



наша СЛОВА

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 44 (1403) 31 КАСТРЫЧНІКА 2018 г.

31-я Усебеларускія Дзяды

Дзяды ў Менску



У Менску праішло традыцыйнае шэсце, прымеркаванае да Дня продкаў. Паводле незалежных назіральнікаў ControlBY, у шэсці ўзялі ўдзел каля 150 чалавек (паводле шэрагу СМИ, да 200 чалавек).

Каля паловы на 15-ю ў Курапатах пачаўся мітынг. Адказны сакратар КХП Але́сь Чахольскі зачытаяў на мітынгу зварот старшыні КХП БНФ Зянона Пазняка. Пазньяк піша, што на Курапатах "праходзіць чарговая атака" - так ён называе пабудову (прызнаную незаконнай) і працу рэстарацыі "Поедем поедим" пад самым курапацкім лесам.

Шэсце і мітынг праішлі без здарэнняў.

Пасля завяршэння мітынгу абаронцы Курапатаў правілі адмысловую нараду, на якой вырашылі, што варта каля рэстарацыі "Поедем поедим" працігнешца і будзе бесцерміновай, да перамогі, як сказаў Павел Севярынец. Яшчэ адзін з удзельнікаў сёлетніх Дзядоў, шэсця, а потым мітынгу ў Курапатах, мемарыяле ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, - гэта паэт і бард Зміцер Заха-



рэвіч. Ён таксама ўдзельнічаў у абароне гэтага мемарыялу ў 2001-2002 гадах, при пашырэнні кальцавой аўтадарогі, у 2017 годзе, тады ўбылай ахоўнай зоне пачалося будаўніцтва офіснага цэнтра і ў 2018 годзе, калі побач з мемарыялам-пахаваннем пачаў працу рэстарація-забаўляльны комплекс "Поедем поедим". Па словах Змітра Захарэвіча, ён часта бывае ў Курапатах.

- Я прыходжу, каб аддаць даніну памяці. И не толькі

Паводле Бела ПАН.
Фота "Нашай Нівы".

Дзяды ў Свіслачы

У Свіслачы і Якушоўцы праішоў традыцыйны фэст памяці паўстанцаў Каліноўскага 1863-1864. У гэтых мясцінах было радавое гніздо Каліноўскіх, таму грамадскія актыўісты Гарадзеншчыны традыцыйна праводзяць агульнабеларускі фестываль "Дзень памяці паўстанцаў 1863 года". Як паведаміў удзельнік мерапрыемства Віктар Сазонав, прыехала некалькі дзясяткаў удзельнікаў, акцыю фатографавалі і здымалі на відео шматлікія асобы ў цывільнным:

- У дванаццаць гадзін усе сабраліся, людзей прыехала не шмат - некалькі дзясяткаў. Было вельмі шмат сцягоў, кожны трэці трymаў сцяг. А дванаццаць гадзін людзі пайшли ад касцёла на могілкі да могілкі Віктора Каліноўскага, дзе Уладзімір Хільмановіч і Юрась Глебік расказаў гісторыю пахавання.

Пасля гэтага праз усю Свіслач людзі са сцягамі пайшли да помінка Каастусю Каліноўскаму, Рамуальду Траўгуту ды да будынка Свіслацкай гімназіі. Усюды ўсклалі кветкі і паставілі зінчы.

- Была вельмі цікавая рэакцыя мясцовых людзей, якія з усіх бакоў здымалі гэта ўсё на мабільныя тэлефоны. Гэтая каона машины, гэтыя людзі суправаджаліся супрацоўнікамі ў цывільнным, якія здымалі на відеакамеры.

Затым удзельнікі фэсту памяці паўстанцаў Калі-



ноўскага накіраваліся ў Якушоўку, дзе знаходзілася сядзіба сям'і Каліноўскіх, зараз стаць памятны крыж. Сёлета адзначаеца 155-ая гадавіна з часу

пачатку паўстання, лідарам якога на нашых землях быў Каастус Каліноўскі.

Антон Разумоўскі,

Беларуское Радыё Рацыя.

РАДА ТБМ

У адпаведнасці з рагэзном Сакратарыята ад 24 кастрычніка на 7 лістапада прызначана паседжанне Рады ТБМ.

Пачатак рэгістрацыі 9.30. Пачатак працы - 11.00.
Кошт праезду сябрам Рады кампенсуецца.


Парарадак дня Рады ТБМ г. Менск

1. Абмеркаванне праекту Плана дзейнасці ТБМ на 2019 год.
2. Прыняцце Пастановы Рады ГА ТБМ "Аб праекце Закона "Аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы"".
3. Аб заснаванні Берасцейскай абласной арганізацыі ТБМ і правядзенні ўстаноўчай канферэнцыі Берасцейскай абласной арганізацыі ТБМ.
4. Аб Перапісе ў 2019 г.
5. Аб дзейнасці Універсітэта імя Ніла Гілевіча (+ прэзентацыя сайта).
6. Аб падпісцы на "Наша слова".
7. Рознае.

ISSN 2073-7033



9 772 073 703003 >



Берасцейскай абласной арганізацыі ТБМ быць!

Паўстане Берасцейская абласная арганізацыя Таварыства беларускай мовы. Так вырашылі сябры ТБМ ў Баранавічах на пашыраным паседжанні раённай рады.

У сядзібе Баранавіцкай арганізацыі Таварыства беларускай мовы ў Русіна сабраліся сябры таварыства, з Менска прыхадзіла кіраўніцтва: старшыня Алена Анісім, яе намеснік, рэдактар газеты "Наша слова" Станіслаў Суднік, ганаровы старшыня Алег Трусаў, дырэктар беларускага ліцэя і першы намеснік старшыні ТБМ Уладзімір Колас і іншыя.

Сустрэча пачалася з хвіліны маўчання ў памяць пра Віктару Сырыцу.

Першай тэмай сустрэчы была презентация Універсітэта імя Ніла Гілевіча. Тут слова бралі выканавец абавязкаў рэктара Алег Трусаў, першы прарэктар Уладзімір Колас, прарэктар па навукова-вучэбнай працы Павел Церашковіч.

Другой мэтай вялікай сустрэчы ў Баранавічах было стварэнне аргамітства для склікання канферэнцыі па стварэнні Берасцейской абласной арганізацыі Таварыства беларускай мовы. На Берасцейшчыне ёсьць шэраг зарэгістраваных арганізацый ТБМ (Баранавічы, Берасце, Пінск, Пружаны і інш.), але многія раёны не маюць і ніколі не мелі структур ТБМ, хаця там ёсьць сябры ТБМ.

Пра мэту стварэння абласной арганізацыі ТБМ гаворыць старшыня ТБМ Алена Анісім:


— Каб актывізація, зарганізація дзеянасць тых людзей, якія сёння падтрымліваюць Таварыства беларускай мовы, але, на жаль, не маюць вось такой арганізацыі. Таму мы лічым, што трэба ўсіх гэтых людзей згуртаваць і далей рухаць нашыя справы.

У аргамітэ абраны 5 чалавек. Адказным сакратаром ргамітэта абраны сябар Баранавіцкай арганізацыі, паст Аляксей Белы.

Усе юрдычна неабходныя рашэнні па скліканні ўстаноўчай канферэнцыі Берасцейской абласной арганізацыі ТБМ прыме Рада ТБМ 7 лістапада.

Беларускае Радыё Рацыя.

Старшыня ТБМ Алена Анісім і Старшыня Баранавіцкай раённай арганізацыі ТБМ Мікола Падгайскі



Аляксей Белы

Сустрэча з Андрусём Такіндангам прайшла на курсах універсітэта імя Ніла Гілевіча

Майстар-класы для слухачоў падрыхтоўчых курсаў Універсітэта імя Ніла Гілевіча працягваюцца на сталічнай сядзібе ТБМ. Гэтым разам адбылася сустрэча з музыкам Андрусём Такіндангам:

- Рок - гэта было вельмі крута, калі вось ты далучаўся да гэтага року, то, значыць, ты далучаўся да нечага сучаснага. І гэта было для моладзі надзвычай важна, што твой мовай размаўляюць і робяць нешта актуальнае. Дзякуючы нашым, беларускім, рокерам у моладзі сфармавалася Беларушчына,



найкі смак да беларускай мовы. Яны зразумелі, што ты не будзеш нейкім там звырадкам, калі будзеш карыстацца беларускай мовай і, што там, гэта будзе цікава і модна.

Андрусь Такінданг - музика, тэлевядоўца, мастак. На сустрэчы са слухачамі ён распавёў пра свой шлях да Беларушчыны ў вырашальнія 1990-я гады.

Максім Каўняровіч,
Беларускае Радыё Рацыя,
Менск.



Гісторыя Расіі Беларускі пагляд

У Менску ў выдавецтве Зміцера Коласа выйшла "Гісторыя Расіі ад Сярэднявечча да сучаснасці: нарысы".

Рэдакцыйны аўтарскі калектыв: кандыдат гістарычных навук, дацэнт Алег Трусаў, кандыдат філалагічных навук Лявон Баршчэўскі, кандыдат мастацтвазнаўства Аляксей Хадыка.

Рэцензенты: доктар гістарычных навук, прафесар Аляксандар Краўцэвіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Павел Церашковіч.

536 с. з ілюстрацыямі.


Гісторыя Расіі нязменна выклікала цікавасць єўрапейскіх нароў, а найперш суседзяў. Гэтая кніга ўяўляе сабой спробу даць сінтэтычнае асэнсаванне расійскай гісторыі ад Сярэднявечча да нашых дзён, з беларускага гледзішча і на беларускай мове. У аснову кнігі пакладзены вынікі даследаванняў як расійскіх гісторыкаў і археолагаў, так і іх колег з розных краін Еўропы. Выдана не забясьпечана грунтоўнай бібліографіяй на 12 мовах свету.

У кнізе таксама змешчана вялікая колькасць ілюстрацый, частка якіх ніколі не публікавалася.

Адресуецца ўсім, хто цікавіцца гісторыяй.

У водзіны пачынаючы наступным чынам:

"Пісаць гісторыю любой імперыі досыць цяжка, бо аўтар сутыкаецца з рознымі міфамі, якія стагодзізімі трывала ляжасялі ў падмурку светапогляду большасці насельніцтва імперыі. Расія не з'яўляецца вынікам, пага-



тоў цяпер назіраеца чарговы ўзбудым хвалі імперскай ідэалогіі.

Таму ўпершыню ў беларускай гісторыяграфіі мы зрабілі спробу выкладці гісторыю Расіі па-беларуску і з беларускага гледзішча на працэсы гістарычнага развіцця нашага ўсходняга суседа.

У нашай кнізе шмат імён і прозвішчаў. Чытачу няма неабходнасці запамінаць іх усе. Але мы цудоўна разумеем, што любую гісторыю робяць асобы. І гэта не толькі кіраўнікі дзяржавы, ды палкаводцы, але і выбітныя грамадскія дзеячы, наўкоўцы, пісьменнікі, мастакі, архітэктары, ску-

льпарты, кампазітары, акторы, а таксама і тыя звычайнія людзі, якія, напрыклад, пакінулі нашчадкам свае неацэнныя ўспаміны пра ўласныя трыумфы і пакуты.

Асноўныя паняці і темы з расійскай гісторыі, спісы рэкамендаванай літаратуры, якія падаюцца намі ў канцы кожнага раздзела, павінны разглядацца як дадатак да асноўнага тэксту кнігі..."

Наклад кнігі ўсяго 300 асобнікаў, але па ўсёй верагоднасці пайтрыцца сітуацыя з папярэднімі кнігамі аўтарства Алега Трусава, будучы і 2-е, і 3-е выданні.

Яраслаў Грынкевіч.

У Ціньцзінскім універсітэце ёсьць спецыяльнасць "Беларуская мова"

Надзвычайны і Паўна-моцны Пасол Беларусі ў Кітай Кірыл Руды ў інтэрв'ю ТАСС расказаў, як на сёння развіваюцца культурныя і гуманітарныя сувязі паміж Беларуссю і Кітаем.

- Гэты год мы абавясцілі годам турызму Беларусі ў Кітай. Пад гэта была ажыццёўлена адмена віз, і, безумоўна, гэта дало пэўны штуршок у колькасці турыстаў. Мы рэгулярна праводзім форумы, - адзначыў пасол.

Паводле яго слоў, наступны год плануецца аб'ядніць годам адукациі, "таму што тыя людзі, якія непасрэдна "працујуць рукамі", прасоўваюць двухбакове супрацоўніцтва на працоўным узроўні - гэта, як правіла, былыя выпускнікі, хто калісьці вучыўся альбо ў Беларусі, альбо ў Кітай. Гэта падмурок, і чым больш у нас будзе такіх людзей, тым больш будзе выбар для шматбаковага супрацоўніцтва". Надзвычайны і Паўна-моцны Пасол Беларусі ў Кітай таксама распавёў, што



КНР адкрывае ў свеце і ў Беларусі інстытуты Канфуцыя і класы Канфуцыя і называюць іх "адным з элементаў распаўсюджвання кітайскай культуры і мовы".

- Для нас гэта магчымасць вучыцца сапраўдную кітайскую мову. З іншага боку, мы тут, у Кітай, ствараем цэнтры вывучэння Беларусі, калі ў рамках ініцыятывы "Адзін пояс, адзін шлях" кітайскія студэнты, выкладчыкі для больш глыбокага пазнання рэгіёну

прысвячаюць сябе вывучэнню беларускай мовы.

Кірыл Руды падкрэсліў, што ў некаторых кітайскіх універсітэтах ёсьць спецыяльнасць "беларуская мова", напрыклад, у Ціньцзінскім інстытуце замежных моў.

- 18 верасня мы адкрылі ў Ціньцзіні, у гэтым універсітэце, першы помнік беларусу ў Кітай - беларускаму патрубу Якубу Коласу, - дадаў пасол.

zviaza.by.



Добры гаспадар, бізнэсовец і крайзнатвец

17 кастрычніка ў клубе "Прамова" на менскай сядзібе ТБМ адбылася сустэрча са спадаром Францішкам Жылкам, правадзейным сябрам Беларускага геаграфічнага таварыства, краязнаўцам, літаратарам і бізнэсouцам. Ён з'яўляецца дырэктарам кампаніі ТАА ФРА-МІЛ і кіраўніком статалагічнай лякарні "Глорыя" ў Менску. Яго кампанія ўжо 20 гадоў карыстаецца ў сваёй дзейнасці роднай мовай. Сябры клуба захапіліся аповедам



спадара Францішка пра яго родныя мясціны і пра справу яго жыцця.

Францішак Баліслававіч Жылка нарадзіўся 2 снежня 1951 года ў Жодзішках, якія стаяць на рацэ Вілі на Смагронішыне, і паходзіць са шляхецкага роду Жодзішкі - старадаўніе мястэчка, якое мела Магдэбурскія права з 1774 года. Кальвінісці збор 1612 года быў пазней перабудаваны ў касцёл. Сям'я Жылкаў прытым лівалася касцёла. Сп. Францішак вывучае генеалогію свайго роду і прасачыў яе ад 1745 года да нашых дзён. Пяць гадоў ён працаў над радаводным дрэвам.

Дзед спадара Францішка Юры быў знаёмы з Вінцэнтам Гадлеўскім. Ён прыехаў у Жодзішкі з Куранца, узяў у арэнду, а потым выкупіў вадзяны млын, і яго сям'я з 9 чалавек жыла за кошт млына. У 1951 годзе млын забралі ў калгас, а калі ў 1961 годзе з'явілася электрычнасць, млын апыну-

ўся ў занядзе. Не было механізмаў, застаўся трохмятровы падмурок з камянёў.

Аднойчы ў мястэчку на фэсце святой Ганны, калі ўся сям'я сабралася разам, трох дзядзькі спадара Францішка пажаліліся, што разбураеца стары млын. Назаўтра пляменнік прыняў рашэнне, што возьмечца аднавіць былу сямейную маёрасць. Спадар Францішак у 1996 годзе выкупіў млын у калгаса ў занядбаным стане, рэстаўраваў яго, і вось ужо больш за дваццаць гадоў ён меле муку. Давялося падымаць архіві, вывучаць тэхналогію і аднаўляць яе. Больш за 30 млыноў на Беларусі агледзеў Францішак Баліслававіч і сфатографаваў, знайшоў тэхналогію ў прыватнай асобы, уклай сродкі ў аўсталяванне, накрыў страху чарпайц. Цяпер млын - у працоўным стане.

Сябры клуба "Прамова" задалі добраму гаспадару шмат пытанняў, а потым Францішак Жылка прадставіў свою

кнігу "Вілія вачыма вандроўніка" з гістарычнымі і этнаграфічнымі матэрыяламі, а таксама - збор успамінаў стрыечнага брата яго дзядулі Юліяна - Фелікса Жылкі "Мае ўспаміны". Фелікс Жылка быў на меснікам войта Жодзішак. Яго ўзнагародзілі срэбраным крыжом.

I распавеў пра невялікую кнігу Збігнева Жакевіча пра Яна Булгака, беларускага і польскага майстра мастацкай і краязнаўчай фатографіі, "Краіна дзіцячых гадоў нашых бацькоў і дзядоў".

У другай частцы ветчыны гутарка ішла пра статалагічную лякарню "Глорыя" па вул. Ясеніна, 6. Сябры клуба засталіся вельмі задаволены сустрэчай з незвычайнім чалавекам і пранікліся да яго павагай.

Э. Дзвінская,
фота аўтара.
1-2. Сябры клуба
"Прамова" і Францішак Жылка.

Памяці Вячаслава Адамчыка

3 лістапада 2018 года, у в. Варакомшчына, Дзятлаўскага раёна, на радзіме Вячаслава Адамчыка адбудзеца адкрыццё мемарыяльнага камня ў гонар 85-годдзя з дні нараджэння гэтага беларускага пісьменніка. Святочнае мерапрыемства пачненца ў 11 гадзін імпрэзай у Круцілавіцкай СШ, а пасля будзе прадоўжана ў в. Варакомшчына, што побач з пасёлкам Наваельня.

Ініцыятарам усталявання мемарыяльнага знака выступіў вялікі энтузіяст беларускай справы настаўнік геаграфіі Круцілавіцкай СШ Каско Сяргей. Яго падтрымалі сябры Дзятлаўскай раённай філіі ТБМ, а фундатарам стала сельская гаспадарка ААТ "Граніт-Агра" і асабліва яе галоўны інжынер Падліпскі Андрэй Пятровіч.

Сардэчна запрашаем усіх неабыякавых людзей ўшанаваць памяць Вячаслава Адамчыка.

Аргкамітэт.



Павел Сяцко Прозвішчы Беларусі Новая серыя. Частка III

(Працяг. Пачатак у папярэдніх нумары.)

59. Булыгін (Алег) - форма прыметніка з прыналежным супіксам -ін ад антрапоніма *Булыга* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Булыг-ін*. ФП: *булыга* (рус. 'дубіна, сукаватая палка'; 'валун, круглы камень' (Даль, Мельн.)) - *Булыга* (мянушка, потым прозвішча) - *Булыгін*.

60. Булыка (Аляксандр) - семантычны вытвор (з старадаўнім супіксам -ыка) ад апелятыва *булыка* 'папскі пасланец'. ФП: *була* (гіст.) 'папская грамата, папскае пасланне' (лац. *bulla*) (ТСБМ, т. 1, с. 417) + *ыка* (фармант); парап. *уладыка* 1) тытулование архірэя; 2) тое, што і *уладар* (хто валодае чым-н., гаспадар чаго-н.), 'той, хто карыстаецца неабмежаванай вярхойнай уладай, каму ўсё падначальваецца' (ТСБМ - 2016, с. 855).

61. Буругта (Аляксандр) - семантычны вытвор ад апелятыва *буруга / буругта* рус. *бурга* 'луга ў сядле', 'шалаш паляўнічых' (СРНГ) або ад літ. *burgas* 'пазыка' (Фрэнк.).

62. Бурлевіч (Ігар) - вытвор з акцэнтаваным супіксам бацькаймення -евіч ад антрапоніма *Бурло* з значэннем 'нашчадак названай асобы': *Бурл-евіч*. ФП: *буурло* (рус. 'самы вялікі звон на званіце', 'гарлапан, крикун', мянушка паўнатарага чалавека (СРНГ, 3); укр. 'ляянка, нараканне' (Грынч.)) - *Бурло* (мянушка, потым прозвішча) - *Бурлевіч*.

63. Бутаў (Ілья) - вытвор з прыналежным супіксам -аў ад антрапоніма *Бут* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Бут-аў*. ФП: *бут* (польск. *bit*'бот', укр. *бит*'бот' (рэг.)) - *Бут* (мянушка, потым прозвішча) - *Бутаў*.

64. Буць (Андрэй) - семантычны вытвор ад апелятыва *буць* (укр.) 'хлеб, што пры выпечы не ўдаўся' (Грынч.).

65. Бучкін (Віктар) - вытвор з прыналежным супіксам -ін ад антрапоніма *Бучка* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Бучкін*. Утваральнае слова ад апелятыва *бучка* (рус. 'шум, крик, сварка' (Даль)).

66. Буяк (Эла) - семантычны вытвор ад ст.-бел. *буяк* 'бугай' (ПГССЛ).

67. Буйкевіч (Арцём) - вытвор з акцэнтаваным супіксам бацькаймення -евіч ад антрапоніма *Буйк* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Буйк-евіч*. ФП: *буяк* (мн. *буякі* 'кустовая ягадная расліна сямейства верасовых, а таксама цёмна-сіняя з шызым налётам ягады гэтай расліны') - *Буйк* (мянушка, затым прозвішча) - *Буйкевіч*.

68. Бычкоўскі (Антон) - вытвор з супіксам -оўскі ад тапоніма *Бычкі* (вёска) і значэннем 'нараджэнец называ-

най мясціны, яе жыхар': *Бычкоўскі*. Або шляхетная форма ад прозвішча *Бычок*.

69. Бялей (Леанід) - вытвор з супіксам -ей ад антрапоніма *Бэлы* з экспрэсіўным значэннем (непахвалнае). Парап.: *Малы - Малей*.

70. Бялінскі (Алесь) - мажлівы вытвор ад антрапоніма *Валя* з значэннем 'нашчадак (дачка) названай асобы': *Вальчык*. ФП: *Валянцін* (імя <лац. *valens*, *valentins* 'здаровы, дужы') - *Валя* (народна-гутарковы варыянт, празванне, пазней прозвішча) - *Вальчык*, як і *Адамчык*, *Вакульчык*.

71. Бялянскі (Уладзімір) - вытвор з супіксам -ски ад антрапоніма *Бялян* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Бялян-скі*. Вытворнае слова ад апелятыва *бялян* 'белай масці, бель'. Або ад тапоніма *Бяляны* і значэннем 'нараджэнец, жыхар названай мясцовасці': *Бялян-скі* (спрашчэнне структуры слова).

72. Бялячыц (Рычард) - другасная форма ад *Бялячыч* - вытвор з супіксам бацькаймення.

73. Вайноўскі (Міхаіл) - вытвор з супіксам -ски ад тапоніма *Войнава* з значэннем 'нараджэнец, жыхар названай мясціны, паселішча': *Вайнов-скі* - *Вайноўскі*.

74. Валадашыч (Віктар) - вытвор з супіксам -чик ад антрапоніма *Валадас* з значэннем 'нашчадак названай асобы': *Валадас-чик* - *Валадаш* (с/чык). ФП: *Уладзімір* (імя <слав. 'які валодае светам, вялікі, знакаміты') - *Валадко* (1528 г.) - *Валадос* (народны варыянт (пышч.)) - *Валадош* - *Валадашыч*.

75. Валадашыч (Аннастасія) - вытвор з прыналежным супіксам -ова ад антрапоніма *Валачок* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Валачок* (род. *Валачка-ова*). ФП: *волак* ('участак паміж дзвінами карабляходнымі рэкамі, цераз які ў даунія часы перацявалі волакам караблі для працягу шляху') - *волачак* (памінш. ад *волак*, супікс -ак) - *Волачак* (мянушка, пазней прозвішча) - *Волачкова*.

76. Валовайя (Таццяна) - семантычны вытвор ад апелятыва *валовы* - утварэнне з супіксам -овы ад *вол* 'каstryраваны бык, якога выкарыстоўваюць на сельскагаспадарчых работах'. Адсюль і прозвішча *Валовік* ('нашчадак асобы з прозвішчам *Валовы*') - *Валов-ік*.

77. Валуевіч (Андрэй) - вытвор з акцэнтаваным супіксам бацькаймення -овіч ад антрапоніма *Валат* з значэннем 'нашчадак (дачка) названай асобы': *Вал-овіч*. ФП: *Валата* (імя <греч. 'купіна') - *Валата* (мянушка, пазней прозвішча) - *Валовіч*. Або ад апелятыва *вала* 'валакністы матэрыйял з бавоўны, шэрсці або сінтэтычны, прызначаны для медыцынскіх бытавых і тэхнічных мэт', які семантычна набыў ролю мянушки чалавека (з частым выкарыстаннем у яго маўленні гэтага слова), а пазней стаў найменнем-прозвішчам.

78. Валынцаў (Дзяніс) - вытвор з прыналежным супіксам -аў ад антрапоніма *Валавода* / *Ваяводы* з значэннем 'нараджэнка, жыхарка названай мясціны, паселішча': *Ваяводская*. Або прэстыжная (шляхетная) форма ад прозвішча *Ваявода* і значэннем 'нашчадак Ваяводы'. ФП: *вяявода* (у Стараражытнай Русі: начальнік войска, кіраўнік горада ці акругі; а таксама: на тэрыторыі Заходняй Беларусі з 1920 да 1939 г. і ў Польшчы: кіраўнік ваяводства) - *Ваявода* (мянушка, пазней прозвішча) - *Ваяводскі* (*Ваяводская*).

79. Валынцаў (Дзяніс) - вытвор з прыналежным супіксам -аў ад антрапоніма *Валынец* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Валынец-аў* - *Валынцаў*. ФП: *валынец* ('п'а-

Працяг у наст. нумары.)

Вялікаму беларускаму энцыклапедысту споўнілася 60

29 кастрычніка пісьменніку, літаратуразнаўцу, крытыку, бібліографу, фалькларысту, энцыклапедысту, лаўрэату Дзяржаўнай прэміі Беларусі Янку Саламеўчу (1938- 2012) споўнілася 60 гадоў з дня нараджэння. Так хочаща шчыра павіншаваць спадара Янку з сённяшнім юбілеем і пажадаць яму доўгадоўга пажыць на беларускай зямлі, каб ён паспей яшчэ выдаць не толькі ў двух тамах слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў, але і шмат іншых цікавых кніг. Але такой мажлівасці ўжо ніколі не будзе, бо яго не стала летам 2012 года. Я шмат гадоў з Янкам Саламеўчам сябраўаў і не мог наталіца ягонымі ведамі, аповедамі пра нашу Беларусь, яе гісторыю, літаратуру, выданні і, вядома ж, людзей. З ім гутарыць можна было бысконца. З ім цікава было бываць на розных мерапрыемствах, фэстах, вяселлях, сустэрэах. Ён мог так развесяліць грамаду, што людзі проста "рвалі" жывати ад смеху, бо выдатна ведаў беларускі гумар, фальклор. Ён умёў прыкметці і запомніць нейкае добрае слоўца, выраз, прымяўку. А пра землякоў сваіх з вёскі Вялікая Кракотка, што на Слонімшчыне, ён мог распавядаць бясконца. Янка Саламеўч часта



прыгадваў сваіх бацькоў, іх крылатыя выразы, прымаўкі, слоўцы. Ён заўсёды памятаў розныя вясковыя кракоцкія выразы і тыя, якія яму казалі бацькі: *зняхаліся* (г. зн. злобіліся), *спадніца тоўста*, *як падруба*; *далікіны*, як *панскі цюцька*; *вада халодная*, аж у *убы* заходзіці; *ідзе, як назаўтра*; *пляце смалынога дуба* (гаворыць абы-што); *ужэ налавіў рыбцы* (нацубарыў у пасцель) і г.

Сяргей Чыгрын,
Беларускае Радыё Рацыя.

Немец, які любіць Гародню



У Цэнтры гарадскага жыцця адбылася сустроча з нямецкім даследчыкам, гісторыкам і антраполагам Феліксам Акерманам, аматарам Гародні, аўтарам шэрагу навуковых прац па гісторыі нашага рэгіёна. Пра сваё стаўленне да Гародні кажа Фелікс Акерман:

- Сёння Гародня - гэта ўсноўным людзі, гэта калегі, сябры, гэта контакт з сучаснасцю, якая робіцца гэтymi людзьmi.

РР:

- Вы вучали горад, вывучалі асобаў, што змянілася за апошнія пяць гадоў, пакуль вас не было?

- На самой спрабе з'явілася шмат новых месцаў, я маю на ўвазе не толькі кавярні, клубы нейкія. Трошки іншы



2019 годзе кніга Фелікса Акермана "Palimpsest Grodno", пра гісторыю Гародні будзе перафармадзена на беларускую мову і выдадзена часопісам Arche.

Беларускае Радыё Рацыя.

падыход да публічнай прасторы. Калі яшчэ 10 гадоў таму не было куды пайсці, акрамя крамы, то зараз ёсць.


На думку гарадзенскага краязнайца Алеся Гос-

Віниуем сяброў ТБМ, якія нарадзіліся ў лістападзе

Абрагімовіч Марына Яўген. Аліхвер Людміла Уладзіслав. Амінаў Святлана. Андрэева Галіна Андрэеўна. Андрэйкавец Надзея Дзмітр. Анціфораў Алег Мікалаевіч. Анцыповіч Максім Рыгоравіч. Асецкі Аркадзь. Асмакоўская Алена. Атрахімовіч Іосіф Канстанцін. Бабак Вольга. Бабкова Ганна Ігараўна. Баранаў Аляксандар Георгіевіч. Бародка Зміцер Міхайлавіч. Бартасевіч Людміла. Баўтовіч Міхась. Бахвалоў Дзмітры. Бекіш Віктар Андрэевіч. Белаюз Верна. Борын Алег Мікалаевіч. Булаш Алена. Бусько Сафія Раманаўна. Бухавец Пя트ро Пятровіч. Быцкевіч Сяргей Аляксандар. Бяляўская Таццяна. Ваданосава Файна Аляксандар. Васько Віктар Вячаслававіч. Ветчынаў Сяргей. Вікторчык Ніна Сяргееўна. Віценца Алег Аляксандравіч. Вішнейскі Павел Уладзімір. Волкаў Алег. Вярцінскі Анатоль Ільіч. Галяшоў Зміцер. Ганцівіч Вольга Мечыслав. Ганчарова Таццяна. Гаргун Леанід Ігаравіч. Гарлуковіч Яўген Дзмітрыевіч. Гівоіна Вольга Міхайлаўна. Главацкіх Васіль Б. Глухава Святлана Пятроўна. Гнедчык Алег. Горбач Аляксандар Клаудзіевіч. Грушка Дар'я Уладзіміраўна. Грыб Ян Янавіч. Грыгаровіч Андрэй Анатол. Губарэвіч Віктар Дзмітрыевіч. Губчык Яўген Іванавіч. Гур'ян Алена Барысаўна. Гучок Яўген Сяргееўч. Даравольскі Аляксандар Ал. Даўыдзька Святлана. Данішэвіч Вольга Вячаслав. Даўлюд Наталля Мікалаеўна. Дацэнка Аляксандар Кірылавіч. Дзэрбянёва Анжаліка. Дзіцэвіч Людміла Мікалаеўна. Дзядзюля Вера. Длатоўская Аліна Аляксандр. Домаш Валянціна Іосіфаўна. Досіна Алена. Доўнар Аляксандар Андрэевіч. Драгун Данута. Драздовіч Алена Станіслав. Дрыга Святлана Мікалаеўна. Дубко Ганна Міхайлаўна. Дубовік Іна Пятроўна. Дуброў Алег Анатольевіч. Ермакова Аляксандра Мікал. Есьман Рыгор Міхайлавіч. Еўсіевіч Наталля Анатольевіна. Ефіменка Ганна Сяргееўна. Ждановіч Міхась Васільевіч. Зайкоўскі Эдвард Міхайлавіч. Зарэцкая Вера Якаўлеўна. Здановіч Уладзімір Васільевіч. Зуева Галіна Паўлаўна. Ігнатчык Андрэй Валер'евіч. Йокша Марыя Мікалаеўна. Кавалёва Алена Пятроўна. Кавалёў Аляксей Аляксандар. Кавальчук Карапіна. Кадыш Любоў.

Кажамякін Генадзь Вячаслав. Казакоў Алеś. Казачонак Сяргей. Казлоўскі Руслан Канстанцін. Калатоўскіна Ларыса Анатол. Калчанаў Алег Аляксееўч. Капойка Уладзімір. Карповіч Ірына Іванаўна. Касцюк Таццяна Уладзімір. Касцян Альгерд Дзянісавіч. Кацяшоў Дзмітры Сяргееўч. Кіеня Уладзімір Уладзіміравіч. Кірэева Алена Уладзіміраўна. Клікун Таццяна. Козел Валеры. Козел Галіна Маркаўна. Корнёў Алеś. Касцянінавіч. Кошкіна Людміла Чаславаўна. Круглік Уладзімір Анатол. Крук Валянціна Іосіфаўна. Крыжаноўская Вольга Алякс. Кудзёлка Генадзь Міхайлавіч. Кудлацкая Валянціна. Кужанава Вольга. Кузьміч Аляксандар. Кузьміч Мікалай Пятровіч. Кулакевіч Сяргей Адамавіч. Купрэева Таццяна Уладзімір. Курніцкая Яна Іванаўна. Кучынскія Галіна. Лапіцкая Святлана. Лапкоўская Браніслава Міх. Левіт Зміцер. Лепішохіна Ганна. Лісіцкая Вольга Мікалаеўна. Лісіцын Генадзь Дзям'янавіч. Літоўчык Святлана Міхайл. Лойка Алег Паўlavіch. Лойка Ніна Сярганаўна. Лось Дзіяна Іванаўна. Лубянава Таццяна Віктараўна. Лысова Таіса. Ляшук Валерия. Мазур Тамара Міхайлаўна. Макарэвіч Наталля Міхайл. Маковіч Дзіна. Маліноўская Марфа Яўген. Маліноўскі Віктар Леанідавіч. Мараўскі Фелікс Дамінікавіч. Марговіч Антон Антонавіч. Мароз Жана Мікалаеўна. Марозава Святлана Валянцін. Мацкоўская Наталля Васіл. Мацюкевіч Паўлюк Іванавіч. Мельнік Міхась Іванавіч. Мельнікаў Аляксандар. Мельнікаў Андрэй Міхайл. Мельнікаў Юры Сяргееўч. Меляшкевіч Юры Віктаравіч. Міжурына Раіса Канстанцін. Мілаш Леакадзія. Мілюць Анатоль Іванавіч. Міхалевіч Мілана Міхайлаўна. Міцкевіч Андрэй Мікалаевіч. Моніч Зміцер. Мухіна Леанарда Станіслав. Нагін Павел Пятровіч. Несцераў Аляксей. Нікалаевіч (Палонка) Вольга В. Нікіціна Лілія. Нікіціна Людміла Канстанцін. Пагрэбіцкі Алег. Падасетніка Ваисіль. Палашук Таццяна. Панюціч Аляксандар. Паражынскі Аляксандар. Паросава Марына. Пашкевіч Валеры Васільевіч. Пракаповіч Мікалай Мікал. Пракопчык Марына Міхайл. Прахарэнка Кацярына Валян. Прыбыш Павел Іванавіч. Пугаўка Алена.

Пугачэўскі Аляксандар Вікт. Пыльчанка Яўген Аляксандар. Пячкова Яўгенія Якаўлеўна. Рабушко Анастасія Віктараўна. Радзівон Ірына. Радкоў Генадзь Андрэевіч. Радына Данута Аляксандраўна. Ражко Ірына Францаўна. Ралько Леанід Міхайлавіч. Раманюк Наталля. Розумаў Анатоль Якаўлевіч. Русецкі Марцін Ігаравіч. Руткоўская Яўгенія Карпаўна. Рыжыкаў Міхайл. Рэнікава Настасся Уладзімір. Сабалеўскі Уладзіслаў Уладзімір. Савіцкая Яніна Іосіфаўна. Савіч Аляксандар Аляксандар. Салей Алена Міхайлаўна. Салей Ларыса Іванаўна. Сарнацкі Ігар. Севасцюк Марына Леанідаўна. Севасцян Павел. Сергіевіч Дзмітры. Сімакова Рэгіна Іосіфаўна. Сінкевіч Мікалай Сцяпанавіч. Сітнікаў Арцём Сяргееўч. Скок Віктар Уладзіміравіч. Скрыпнічэнка Георгі Сярг. Скуратовіч Аркадзь. Слабадзін Аляксандар Юр'евіч. Смаргун Валянцін Васільевіч. Сойка Мікалай Уладзіміравіч. Солтан Алена Антонаўна. Стаярова Вера. Станкевіч Ларыса Фёдараўна. Стасевіч Яўгенія Валер'еўна. Стасюкевіч Дзіна. Сурко Анатоль. Сцепулёнак Эма Антонаўна. Сцямпкоўская Хрысціна. Тарасава Святлана Міхайлаўна. Таўгень Антон. Тозік Эдуард. Трафімец Ульяна Святаслав. Трафімчык Але́на Веня́мін. Турцэвіч Паліна Віктараўна. Тыгрыцкая Вольга Аляксандар. Тычына Зміцер Валянцінавіч. Тышко Іван Іванавіч. Уласава Дар'я. Уласевіч Дар'я. Федаровіч Кацярына. Федаровіч Надзея. Фралоў Аляксей Валер'евіч. Фядзюшын Ягор Ягоравіч. Хамінскі Міхась Аляксандар. Хвошч Галіна. Хляба Глеб Ігаравіч. Царкоў Мікалай Прохаравіч. Цвік Валер Іосіфавіч. Цвяткова Але́на Мікалаеўна. Цехановіч Святлана. Цімаховіч Аляксандра Іван. Цярэшчанка Ігар Барысавіч. Чарнаморцаў Валер. Чаховіч Г. Г. Чашун Уладзімір. Чыж Уладзіслаў Аляксандар. Шнітоўскі Міхась. Шпак-Рытскі Юрась. Шутава Вольга Вікенцёўна. Шчурко Галіна Аляксандар. Шчурко Лідзія Іванаўна. Шчэрбін Іван Аляксееўч. Шыла Іван Уладзіміравіч. Шыманчык Святлана Мікал. Шымкус Рычард Эдуардавіч. Ючкавіч Аксана Станіславаўна. Якаўцава Людміла Уладзімір. Ялутін Эрнест Васільевіч. Яніцкі Міхайл Іванавіч. Яскевіч Аляксей Юр'евіч.



У Гомелі ўшанавалі ахвяр сталінскіх рэпрэсій

Сябры Сафійскай грамады Прэабражэнскага брацтва БПЦ зладзілі паніхіду і прыборку на старасвецкіх могілках у Навабеліцы. У гэтым месцы паходаваныя святары-ахвяры камуністычнага тэрору. Падчас акцыі зачытваліся імёны і звесткі пра рэпрэсаваных гамяльчан. Гамяльчанка Святланы гаворыць, што грамадству трэба зрабіць усё, каб памяць пра бязвінна забітых не згасла.

- Чытаем вось гэтую кнігу памяці. Тут жа і кавалі, і дырэкторы заводаў, і службоўцы, і святары. Усе людзі жылі, тварылі, і такі цяжкі лёс выпаў на іх долю, але, я думаю, многія не зламаліся. Гэта добра, што мы зараз аднаўляем памяць пра іх.

У дзельнік жалобнай акцыі Андрэй Скідан заўважае, што мясцовая праваслаўная грамадскасць пачала рабіць прыборкі Навабеліцкіх могілак на Змітраўскія Дзяды гадоў дзесяць таму.

- Якраз канец кастрычніка - пачатак лістапада былі для Гомеля самымі крывавымі днямі 1937 года, і таму мы сканцэнтравалі свою работу на могілках, прыборцы магіл з па-



міавеннямі, бо сёння гэтага днія дзе зрабіць. А тут на могілках мы чытаем мартыралог Гомельскай епархіі.

Гомельская грамадскасць у кастрычніку ладзіць некалькі імпрэз, у межах якіх будзе ўзнятая праблема памяці пра ахвяр камуністычнага тэрору.

Беларускае Радыё Рацыя,
г. Гомель.

29 кастрычніка ў Аблас-



Каля зусім невялічкай вёсачкі Чараўкі, што схавалася ў лесе каля в. Біскупцы на Лідчыне, давялося бачыць апошнім часам цудоўныя рэчы. На мясцовых амаль зацінутых ды зарослых хмызняком і дрэвамі могілках з'явіўся сапраўдны гаспадар, які за даволі кароткі адрезак часу зрабіў неверагодны аўём работ па іх добраўпарадкаванні.

Могілкі набылі прыстойныя выгляд. Уся тэртоўка пачышчана ад



густа парослага хмызняку, прыбрани і выкарчаваны звыш 20-ци шматгадовых хвой. Усталявана новая прыгожая агароджа з бетонных секцый у памеры звыш за 200 метраў і з уваходнай брамай. На брамцы два маленкія крыжыкі апавяшчаюць пра шанаванне двух хрысціянскіх веравызнанні: права-слаўнага і католіцкага. Да ўсяго стала вядома, што на гэтым работы яшчэ не скончаны і ў

планах ёсьць упрарадковаць да- рожку прыгожай брукаван- каю.

Гэта годная, да таго ж вельмі затратная справа зроблена выслікамі і на сродкі вядомага, і знакамітага на Лідчыне чалавека - трэнера па боксу, Аляксандра Іванавіча Памахі, які нарадзіўся ў гэтай вёсцы. І ўсе работы выконваліся з непасрэдным фізічным удзелам самаго сп. Памахі.

Аляксандр Іванавіч за

40 год сваёй плённай трэнерскай працы падрыхтаваў шмат паспяховых спартыўцаў. Сярод іх - добрыя майстры спорту і нават дзяржавныя спартысты.

на роднай беларускай мове, што, нажаль, яшчэ з'яўляецца даволі рэдкай з'явай у нашым жыцці.

Заўважна і тое, што гэты высакародны ўчынак, які здзейсніў беларускі спартыўны трэнер, якраз прыпаў да беларускага восеньскага свята ў гонар памерлых продкаў - Дзядоў, калі спакон вякоў беларусы ўшаноўвалі памяць сваіх прашчураў.

nslowa.by

Талака ля крыжа пакут у Баранавічах

На Дзяды сябры Таварыства беларускай мовы ў Баранавічах правялі талаку ля крыжа пакут, якая стала ўжо традыцыйнай. Яны ўпаратковалі тэрыторыю, паклалі кветкі, запалілі зінчы. Жалобнае мерапрыемства пачалося з паніхіды грэка-каталіцкага святара Яўгена Маліноўскага. Скончылася паніхіда гімнам "Магутны Божа", затым людзі ўспомнілі пра знакамітых, бяз-



вінна забітых камуністычнымі рэжымамі ахвяр, прачыталі іх вершы. Гаворыць сябры таварыства Анэля Камбалава:

- 29 кастрычніка - гэта страшны дзень нашай беларускай гісторыі. Мы памятаем і заўсёды збіраемся на нашым святым месцы - ля крыжа, які ўсталяваны ў гонар ахвяраў тых страшных гадоў. Гэты крыж - сакральнае месца ў Баранавічах. Калісці тут была турма, дзе катавалі наших дзядоў, прадзедаў, тут быў і Язэп Маліцкі з вядомых.

Крыж "Ахвярам гвалту 1939-1953 гг." быў усталяваны актывістамі ў 1990 годзе ў цэнтры горада. У тым жа годзе ўлады перавезлі крыж у сквер на скрыжаванні вуліц Крупскай і Смаленскай. Там яго паставілі на новае месца, дзе ён знаходзіцца і цяпер. Крыжам пакут апекуеца толькі дэмакратычная грамадскасць горада.

Беларускае Радыё
Рацыя,
г. Баранавічы.





Да 155-годдзя паўстання 1863 г.

(Працяг. Пачатак у папяр.
нумары.)

У першыя дні пасля прыбыцця мы выбраўся ў таварысьтве пана Бенядыкта Дыбоўскага ў Шонбрун, дзе меў рэздэнцыю генерал Штэрфлер, вялікі прыяцель Зыгмунта. Калі мы прыбылі на перон перад палацам, уся сям'я: бацькі, дочки выбеглі на прывітанне Зыгмунта. Абдыналі, цавалі, як білікага, як бы належашага да радні. Зыгмунт любіў людзей, таму і яны адпачвалі яму гарачымі пачуццямі.

Мужчыны аддаліся ў дальшыя пакоі, а пані Штэрфлер забаўлялі мяне далікатным апавяданнем пра першыя хвілі знаёмства з Зыгмунтам, аб уражаннях, якія выклікалі ў яе мужа вялікі розум, веды і шляхетнасць Зыгмунта, што чалавек такі геніяльны ёсьць прызначаны адыграць вялікую ролю ў сваім жыцці, у свеце.

Пасля гарбаты ўсё таварысьтва накіравалася ў горы для адведвання Звярынца²²⁹ і прыгожых ваколіц, якія атачалі палац.

Пасля наведвання Вены, яе выстаў і ваколіц, пасля частага, амаль штодзённага наведвання венскіх тэатраў мы накіраваліся ў Ліпск, Уроцлаў і іншыя гарады, дзе Зыгмунт меў шмат знаёмай універсітэцкай моладзі. На даўжэй мы затрымаліся ў Познані. Пасля адбытых досыць шматлікіх візітаў у журнالістай і слаўнейшых літаратаў, павозкай, прысланы панам Негалеўскім па аднаго з дэпутатаў, Зыгмунт сабраўся, каб адведаць іх у Марыніцы (пад Сміглавам).

Чуючы стук набліжаўшайся павозкі, думаючы, што гэта прыядзяка чаканы прыяцель, пан Негалеўскі выбег на ганак у папялістай блузэ, падпаясанай шырокім пасам, з тварам вясёлым, усмешлівым, загарэлым, з белымі власамі ў беспарафку вялікага галавы, узўляў спарадыны тыппольскага шляхціца, земляроба - толькі позіркі хуткі, твар поўны жыцця з выразам энергіі дазваляў у ім дадумца энергічнага, разумнага і пяруннага парламенцкага прамоўцу.

Мужчыны, хочучы зрабіць яму неспадзянку, скаваліся глыбокай павозы, просьчыя мяне, каб выхілілася цераз акно і вітала гаспадара. Я ахвотна згадзілася, забаўлена гэтай сітуацыяй.

На той від пан Нега-

леўскі голасна крыкнуў:

- Што гэта? У імя Айца, і Сына, і Духа! Што гэта? Хто гэта?

Мужчыны з галосным смехам выскачылі з павозкі, жартуючы з яго ўражаніем.

- Мае панове, не ведаю, ці былі б менш за мяне здзіўлены і ўстрывожаны метамарфозай. Калі б заміж доўгага носа пана Бенткоўскага і яго чорнай чупрыны і твару, не спадзівана ўбачылі (тут натуральная ветлівасць і галантнасць вымагалі дадаць) маладзенкі, светлы тварык, які ў дадатак смеєца і фіглярна падміргвае!

Наступілі прадстаўленні і высытленні. Неўзабаве прыбыла (не памятаю з якой падбожнай пілігрымкі ў групе пан з суседства) пані Негалеўская. Пасля чаго абед, прагулка, агледзелі ў зале бюро з пaryжскай выставы, ахвярава нае пану Негалеўскаму з надпісам: "Удзячныя суплеменнікі за ацаленне ад задуманай прускім урадам змовы па ўцягненні жыхарства Вялікапольічы ў рэвалюцыйны рух". (Пан Негал[еўскі] перахапіў карэнандэнцыю ўрадавых агентаў, асельх у Лондане, з берлінскай паліцыйяй. Усю тую справу з доказамі на руках выказаў у парламенце, здэмаскаў нікчэмную інтрыгу).

Пад вечар з'ехалася бліжэйшая суседства і яшчэ некалькі дэпутатаў. З якой жа зацікаўленасцю я прыслухавацца да ішоўшых там размоваў. Якое ж тут іншае бурліла жыццё ад нашага, поўнага таямніцы і пагрозы. Вера ў мајлівасць жыцця з прусакамі (як мне ў той час здавалася) пераважала, апрача Негалеўскага, Кантака і Гутара. Бісмарк у пазнейшы час развіў непрымрэмы патрыятызм.

Размова мужчын прайгнулася да позняга вечара. З якой зацікаўленасцю ўслыхваліся яны ў паведамленні Зыгмунта аб сітуацыі ў Расіі і ў Краі. Гаварыў аднак толькі тое, што мела сувязь з нашай справай.

Чуючы голас некага з дэпутатаў, што парламент для паліякі, гэта ў Пруссіі пустая фраза, кепска ці добра гаворым, гэта для нас мае заўсёды адзін вынік выразнае, становічае: "Не!".

- То для чаго, панове выездіце на сойм²³⁰? - пытаю.

- Найперш, каб не страціць пляцовак, нам належных, чакаць зручнай хвілі; уклончыца ў барацьбу, не страціць умоў для абароны, шукаць для яе сродкаў, а найчасцей, каб служыць баластам для пад'ему сваёй справы і паніжэння не-прыяцеляў.

- Не, панове, - загукаў горача пан Уладзіслаў - не толькі для гэтага. У 1848 годзе мы бачылі перад сабой два заданні для выканання. Першым ёсьць бараніць нашыя праваў боксія, святая нацыянальная, гістарычныя і праўна-палітычныя, якія знаходзяцца пад парушыцельствам усёй Еўропы, і гарантаваныя манархамі, якім аддалі нас у дзяржавы. Для забесцячэння міру ў Еўропе створаны ў структуры єўрапейскіх краін асобны зусім стан палітычна-міжнародны з забеспеччэннем ўсюму нашаму народу, нягледзячы на падзелы паміж трымя захопніцкім скіпетрамі, павагі польскай нацыі і тэрытарыяльнай супольнасці праз ухваленне асобнай польска-нацыянальнай эканамічна-гандлёва-палітычнай сістэмы з асобнымі консульамі ў кожнай зоне акупацыі ад манархіі захопніцкай і ёўрапейскіх. Караблі, прыманочы ў дзяржавы даручаную ім частку Польшчы выразна і даходліва прызналі нашую Бацькаўшчыну і авалязіліся шанаваць нашу нацыю, нашу мову як краёвую і свабоду нашага польскага каталіцкага касцёла.

Нашыя дэпутаты ёсьць абаронцы ўсяго народа - не частак яго. Абавязкам іх ёсьць жадаць выканання ўмоваў належных і адпаведных прысязе. Нашыя дэпутаты для падтрымкі салідарнасці стварылі Польскае Кала²³¹, іх сойм у сімёме. Задачай Кала ёсьць дамагацца асобнай канстытуцыі, гарантаванай нам венскімі трактатамі і адзінай каралія пры акупацый ў 1815 годзе, таму Польскае Кала ніколі не ўмешваецца ў справы чиста нямецкія. У міжнародных спраўах кіруеца прынцыпамі свабоды, роўнасці, справядлівасці і добрасумленнасці. Ва уласных спраўах бароніць свабоды Касцёла, рэлігіі, дамагаеца вяртання ў школах польскай мовы, а ў спраўах адміністрацыйна-су-

довых побач з нямецкай польскай мовы.

Абавязкі згвалчаны, умовы не вытрыманы. Не маем асобнай канстытуцыі не маем сойму ў сябе, падымае наш пратэстыні голас не ў сябе на сваёй зямлі, а ў краі чужым, варожым і на чужой мове, але і гэта нас не стрымвае, не страшыць. Ездзім туды, каб заклікаць да справядлівасці і пратэставаць супраць гвалтоўнага парушэння вышэй выражаных авалязік, супраць накінутай нам супольнай канстытуцыі, супраць бюджэту для павелічэння арміі, бо яна служыць для павелічэння ўціску польскай нацыі і яшчэ супраць павелічэння падаткаў.

Вось агульны вобраз нашага парламенцкага жыцця і для чаго туды ездзім.

Я сардечна падзякаўала за тлумачэнне і паважны адказ, просічы прытым, каб даў мне на пісьме, як памятку з Мараўніцы

Наступны дзень была гэта субота. Паны прыбылі з Познані, начавалі ў Мараўніцы. Зыгмунт правёў з ім ранішні гадзіны, а пан Негалеўскі правёў мяне па ўсёй узорнай арганізаціі гаспадары. Усё тут для мяне было навіно пасля Літвы. Асабліва захапілі мяне жылыя дамкі для работнікаў - ахайнія, белыя, аточаныя дрэўцамі і кветкамі. Унутры чыста, сталы пакрытыя сурвэтамі, а на іх кніжкі з народных выдаўцтваў. "Wielkopolanin"²³² амаль у кожнай хаче. Дзяцьбы чыстая, у белых або калировых кашульках. Такому дворыку не адзін заградовы шляхціц на Літве пазайздросці бы.

А аднак нягледзячы на тая ўсе добрыя бачанія і чутыя рэчы, Вялікапольшча - гэтае гнізду нашай старашынечтыні - мениш мінадабаляса, чым Літва і Карабеўства. Паверхня нізкая, плоская, без узоркаў і багатых лясоў.

Пасля вяртання ў Берлін мы засталі ўжо ўсіх дэпутатаў з Вялікапольшчы і Заднімія Прусіяй сібарынах на сойм. Зыгмунт, бачачы маю вялікую зацікаўленасць соймам і жыццём нашых дэпутатаў, дзякуючы запабегам пана Бантоўскага дастаў две білеты на галіярэю - гэтае прыемнасць перавысіла ўсё тэатры і канцэрты. Пры падказках і заўвагах, якія рабілі Зыгмунт, магла зацікаўленасць і ў канцы сачыць за ходам спрэчак; чула выступ Вальдэцка і бурныя воласці яму пасыльныя; прыгледзелася да ардынарнай, буйвалатай постаци Бісмарка; да сутыкнення Кантака з нейкім немцам, які яму дзякаваў за вельмі карысны твор напісаны нашым суплеменнікам, на што Кантак адказваў больш-менш дакладна такім словамі: "Працаўаў над тым творам, не думаючы пра нямецкую дзяржаву, якая не ёсьць маёй Бацькаўшчынай. Я - паліяк. Але калі немцам патрэбна скрыстацца з май пра-

цы, то і няхай - калі ласка!"

Зыгмунт затрымаўся ў Берліне даўжэй з-за вялікага з'езду людзей з розных бакоў Польшчы: дэпутаты, карэспандэнты, вучоныя і да т.п. Раніцай Зыгмунт працуе, пасля снедання выязджае разам, заўсёды нас нехта супрадавае; на вячэрній гарбаце збіраемся больш шматлікім колам знаёмых. Найчасцей быў Гутры, Кантак, Лібэльт²³³ і Бантоўскі.

Зыгмунт не раз падтараў: "Хачу, пакуль жыву, каб ты пазнаміліся з найлепшымі людзьмі і даведаўся ўсё, што ёсьць найлепшае на зямлі". Так ведала, адчувала яго амаль бязмежнае хаканне да мяне, але больш за ўсё кранала мяне яго амаль бацькоўская чуласць і клопат пра мой разумовы і моралны бок. Перад кожнай лекцыяй, перад кожным канцэртам, перад галіярэй карцін або цікавай судовай справай, на якія мяне часамі браў, менавіта ў Францыі, заўсёды знайходзіў час і цярпілісць мяне падрыхтаваць і ўсё растлумачыць. Не магла зразумець, як чалавек ледзь трыццяціцігадовы, проста з універсітэта прыгавораны на нуднае, самотнае жыццё ў бязлюдным стэпе ў атачэнні казармаў, салдафонства, а потым прыгавораны на цяжкую працу ў акадэміі, а яшчэ далей у жыцці з вялікім, цяжкім заданнем у душы, увесі ім праднікнты, спрацаваны збіраннем матэрэялаў, патрэбных для ажыццяўлення яго, заняты шуканнем сэрцаў і думак сярод людзей, здольных яго зразумець і падтрымачы тое заданне для правядзення яго ў жыццё - прабягае Еўропу, усюды сочыць, шукае праўды, працуе цяжка, амаль без адпачынку, а ў стасунках з атачэнім яго светлы, пагодны, сонечны, прости і натуральны. Запытвалася не раз сябе, як гэты чалавек меў час, сілы і здольнасць адольец гэта ўсё, адкувацца так усебакова, так грунтована і глубока пазнаёміца нават з эстэтычнымі бокамі цывлізованага свету.

Як дасканала ведаў ён гісторыю музыкі, жывапісу і архітэктуры. Як умеў аднозначнаўці школы, эпохі і роды з ўсёй іх нескрыстанай прыгажосцю: літаратуру і гісторыю свету. Гэтае я зразумець не магла. І часта здараўася, калі на канцэртах класічнай музыкі звяртайтася да падзякаў Зыгмунта, якія рабілі ўсё, чылі і прозвішчаў не памятаў. Уладзіслаў тут калег Зыгмунта з арыштнікі рот, як Круневіч і Браніслаў Залескі, пасля пераезду мяжы прадстаўленых мне, і, прайдападобна, едучых тым жа, што і мы, цягніком з Пецярбурга: Зыгмунта Падлеўскага, Яраслава Дамброўскага, Юзафа Галіноўскага і яшчэ дваіх, чылі прозвішчаў не памятаў. Уладзіслаў Касоўскага Зыгмунт спаткаў бядзяўшымся па Парыжу. Паўгода назад пакінуў ён Пецярбург, каб падацца ў Італію ў ролі інструктара фармаваных там польскіх легіёнаў²³⁴. Італьянскі ўрад не даволіў гэтага. Легіёны распушціліся. Уладзіслаў Касоўскі аказаўся ў Парыжу без грошай, без пасады, без мэты, без пашпарту і без магчымасці вяртана. Зыгмунт заняўся яго лёсам. Пабег у кансультат. Што гаварыў, як прадставіў справу - не ведаю, але ведаю, што Касоўскі быў вернуты на ранейшую пасаду і быў пасланы з Парыжа з важнымі паперамі для ўручэння ў руку цару. У Пецярбургу на станцыі чакала яго дворная карзата з экспортатам, якай павезла легіёнару ў Зімовы палац²³⁵. Касоўскі пасярэднічай паміж Вільні і Пецярбургам і вазіў Францішку пасылкі: шрыфты, зброя і да т. п. рэчы.

(Працяг у наст. нумары.)

Аналонія з Далеўскіх Серакоўскіх

Успаміны

краі апрача Іспаніі. Не маю і не буду ўжо мець часу там быць. Будзі і скончы. Слухай, Уладзі, ты са мной не пойдзеш, не пойдзеш у паўстанне, бо і марны быў бы з цябе паўстанец, але працаўнік з цябе сумленны, лагічны, веру, калі мяне

"Сапраўднае я яшчэ напішу, значае - наперадзе"

12 кастрычніка ў Магілёве ўзгадвалі пра творчасць і лёс земляка, паэта і публіцыста Юркі Ляўоннага (Ляўона Юркевіча). Пры падтрымцы магілёўскай суполкі Таварыства беларускай мовы ў цэнтры "Кола" адбылася лекцыя-презентацыя, якая была прысвячана памяці рэпрэсаваных у 1930-х беларускіх творцаў. На сустрэчы выступалі кіраўнік праекту "(Не)расстраляны" Сяргей Будкін і пазт, літаратуразнаўц, кандыдат філалагічных навук Віктар Жыбуль. Сяргей Будкін расказаў пра сам праект і падрыхтоўку кніжнага выдання з музичным дадаткам пра рэпрэсаваных паэтаў. "(Не)расстраляны" - працяг праекту, які пакліканы вярнуць імёны і творы рэпрэсаваных дзеячоў беларускай культуры ў сучасны дыскурс. Сяргей Будкін распавёў, што рыхтуешца да друку ўнікальнае выданне, у якое ўвойдзе 18 гісторый жыцця рэпрэсаваных беларускіх літаратаў, больш за сто абраных твораў ды калі сотні архіўных фотадызяйнкаў, частка з якіх будзе апублікавана ўпершыню.

Таксама да кнігі будзе далучаны музичны CD-дадатак з песнямі на слова герояў праекту. Аб'ём кнігі - больш за 300 старонак. Аздабленнем выдання займаецца дызайнерка Наста Шастак. Над выданнем працујуць знаныя даследчыкі літаратуры і культуры, якія ўпершыню ў гісторыі сучаснай Беларусі падрыхтавалі і прачыталі адкрытыя лекцыі пра герояў гэтага праекту.

- Мы хочам, каб творы закатаваных пісьменнікаў ведалі, а іх твары пазнавалі. Перакананы, што, каб дасягнуць такой мэты, варта працаўцаў на ўсіх узроўнях успрыніцца і рабіцца гэта густоўна, прыгожа і па-сучаснаму, - казаў кіраўнік і прадусар праекту Сяргей Будкін.

Летась у першай частцы праекту вершы расстраляных паэтаў праз 80-100 год пасля іх напісання сталі песнямі. Тады ж прайшла канцэртная презентацыя праекту і 12 адкрытых лекцый з удзелам музыкаў, а таксама рэалізаваны выдавецкі праект - серыя з 12 "маўклівых кніг" - нататнікаў з выявамі паэтаў і цытатамі з іх твораў. У Facebook створана



12 персанальных старонак паэтаў, куды дадаюцца іх творы, фота і ўспаміны.

Уаскрэсіць з нябыту забытая імёны вырашыў музичны медыярэсурс TuzinFM у сваім праекце "(Не)расстраляная пазія". Партал натхнёна прасоўвае айчынную музыку і рэалізуе ўнікальныя музичныя праекты. Каб распавесці пра забытых паэтаў, ён заахвочуе сучасных выканаўцаў стварыць песні на вершы "расстралянага тузіна".

Віктар Жыбуль прэзентаваў зборнік вершаў паэта, упершыню выдадзены пасля доўгага перапынку (апошніе выданне Ляўоннага выйшла пасля яго рэабілітацыі ў 60-х гадах). Літаратуразнаўц распавёў, што Юрка Ляўонны, як чалавек з тонкім густам да слова, да паэтычнай формы, і сам адчуваў, што многія вершы ў яго напісаны павярхноў, без асаблівага старання, але быў перакананы: "Сапраўднае я яшчэ напішу, значае - наперадзе." Па сваёй сутнасці Ляўонны быў лірык, тонкі і рамантычны... Але паэт мусіў становіцца на "горла ўласнай песні". Паэт не ведаў, што чакае яго наперадзе, і, на жаль, напісаць сваё "сапраўднае" так і не паспей. Але зянняткі таго "са-

праўднага" усё ж такі не ў адных, дык у іншых вершах праціваліся, праасталі.

Ляўонны нарадзіўся ў 1908 годзе ў Чавусах і скончыў Магілёўскі педтэхнікум, а затым Менскі пединстытут, адзін час працаўшы рэдакцыі газеты "Магілёўскі селянін". Першыя вершы Юркі Ляўоннага пачалі друкаваць у 1924 годзе, пазней выйшла некалькі зборнікі паэта, а ў 34-м ён быў прыніяты ў сябры Саюза пісьменнікаў БССР. У 1936 г. Ю. Ляўонны разам з С. Грахоўскім пераклаў раман Жуля Верна "20 000 лье пад водой", які ў беларускім варыянце атрымаў назыву "80000 кіламетраў пад водой". Але вышашаў пераклад толькі ў 1937 г. - ужо пасля арышту абодвух перакладчыкаў, таму на тытульным аркушы было пазначана толькі прозвішча рэдактара - Янкі Маўра.

Нягледзячы на тое, што Ляўонны, як і шмат іншых тагачасных літаратаў, нямала сваіх твораў прысычаў "дасягненнім" савецкай улады і шчасліваму жыццю, быў аўбінавачаны ва ўзделе ў "шпіёнска-дыверсійнай арганізацыі" і расстраляны ў "чорную ноц" новай гісторыі Беларусі - 29 кастрычніка 1937...

Магілёўцы змаглі наўбіць зборнік вершаў Юркі Ляўоннага, што быў нядайна выдадзены пры ўкладанні Віктара Жыбуля.

Адбыўся незвычайны вечар: цікавая тэма, глыбока праўпацаваная Сергеем Будкінным і Віктарам Жыбулем.

Наталія Шамянова,
г. Магілёў.

Знойдзена яшчэ адно пахаванне паўстанцаў 1863 года

Вядомы лідскі краязнавец Леанід Лаўрш, разбираючы ўспаміны ўладальніка Ішчаліны (цяпер Шчучынскі раён) Карава Лясковіча, якія захоўваюцца ў відзе машинальнага пісу ў фондзе Асалінскіх ва Уроцлаве, знайшоў наступны фрагмент:

"На адлегласці 1,5 км ад Стрэліцы, у паўночна-ўсходнім накірунку (так у тэксце, рэальная - у паўночна-заходнім накірунку, гл. карту) знаходзілася адзінай ў гэтай мясцовасці шляхецкая ваколіца Станкевічы. Паміж дваром і ваколіцай меўся высокі курган з крыжам на вяршины - помнік 1863 г. Тут была супольная магіла паўстанцаў, палеглых у сутыцы з казакамі".

Здаўна вядомая капліца на могілках у Станкевічах, якая паводле мясцовай легенды была збудавана паўстанцамі за адну ночь. Некалькі гадоў назад капліца была рэстаўравана, грунтоўна адрамантавана і зараз знаходзіцца ў добрым стане.

21 кастрычніка актыўісты лідскіх грамадскіх арганізацый арганізавалі краязнаную экспедыцыю ў раён Станкевічай і Стрэліцы. Згаданы ў



У левым ніжнім куце карты Стрэліца і Станкевічы



Паўстанская капліца на могілках у Станкевічах



Курган з магілай паўстанцаў на вяршины

запісе курган быў заўважаны са Станкевічай у раёне былой Стрэліцы за поймай рэчкі Голдаўкі. У раёне кургана, але не на самім кургане, стаіць высоцкое адзінкае дрэва, якое добра відно з усіх бакоў.

Да кургана вядзе добрая палявая дарога, але сам курган і зямля вакол яго не разараны, мабыць, пра магілу ведалі здаўна. Сёння спытаць асабліва няма каго. На месцы Стрэліцы - нічога. У Станкевічах - адзін чалавек, які крыжка не памітае. У Ліскевічы ўспаміны датаваны 1971 годам. Ён недзе равеснік 20-га стагоддзя, таму бачыў крыж хутчэй за ўсё ў часы міжваеннай Польшчы.

Знайсці рэшткі крыжа не ўдалося. Зусім магчыма, што яго знеслі яшчэ ў 1939 годзе, амаль 80 гадоў назад, можа - пазней.

Тым не менш, пахаванне паўстанцаў на кургане, пабудова капліцы даюць магчы-



Від з кургана на Станкевічы. Паміж курганам і Станкевічамі поўдні рэчкі Голдаўкі, усё, як на карце

масць меркаваць, што поле бою ў той сутыцці засталося за паўстанцамі.

24 кастрычніка Лідская гарадская арганізацыя ТБМ імя Ф. Скарыны звярнулася ў Лідскі райвыканкам з просьбай дазволіць пад Дзяды аднавіць крыж на кургане.

Які будзе адказ, па-

куль сказаць цяжка, але асноўная праца зроблена: устаноўлена дакументальна і пацверджана на мясцовасці наяўнасць яшчэ аднаго пахавання паўстанцаў на Лідчыне.

Гісторыя вярнула нам падзею, будзем спадзявацца, што верне і імёны.

Яраслаў Грынкевіч.





На Блакітную крыніцу пад Прапошаскам

Гэтым разам 30 верасня 2018 года Магілёўская філія ТБМ імя Ф. Скарыны выбралася ў краязнаўчую вандроўку па добра знаёмым маршруце: Марілёў - Слаўгарад - Блакітная крыніца - Лясная - Марілёў. На шляху ў бок Слаўгарада, акрамя гісторычнай інфармацыі аб цікавостках нашага маршруту, мы правялі сядродудзельніку ў вандроўкі эрудыт-лато. Сядрод пытанняў было, напрыклад, і такое, хто напісаў верш "Сказка о городе Пропойске". Сядрод чатырох прапанаваных адказаў трэба было абраць адзін дакладны. Усяго пытанняў было 10. Гэты цікавы інтэрв'ю распрацаваў Сяржук Дымкоў. Пераможцай аказалася спадарыня Наталля Кірылоўская, якая атрымала набор паштовак з выявамі старажытнага Марілёва. Дарога з Магілёва на Слаўгарад вядзе праз мястечка Гразівец, дзе ў 1788 годзе нарадзіўся вядомы беларускі філолаг, этнограф Іван Насовіч.

У старажытным Прапошаску, так гэты горад называўся да 1945 года, мы адразу накіраваліся да якара, які ўсталяваны на высокай калоне недалёка ад таго месца, дзе злівающа дзве ракі: Проня і Сож. З гэтага месца адкрываецца шырокая пойма ракі, якая па вясне на некалькі кіламетраў затапляецца вадой. Варта адзначыць, што па прыгажосці гэтая мясціна адна з самых вартых на Беларусі! Затым паехалі да праваслаўнай царквы, якую напрыканцы 18 стагоддзя фундаваў князь Аляксей Галіцын. Царква Нараджэння Маці Божай пабудавана ў стылі класіцызму і была распісаная фрэскавымі роспісамі, якія, на вялікі жаль, збольшага не захаваліся. За некалькіх сот метраў ад царквы, на стронкім беразе Сажа, заходзіцца Зам-

годзе. Зусім нядыўна ў парку размясцілі некалькі цікавых малых архітэктурных форм і шыльдаў, якія распавядаюць пра гісторычныя "подзвігі" горада: гэта царская карэта, у якую можа кожны залезіці, трон, арлі, памятная шыльда, прысвечаная візіту расійскай імператрыцы ў Прапошаск, а таксама шыльда з асноўнымі гісторычнымі датамі горада. Надпіс на шыльдзе завяршае ўрываць з верша вядомага тутэйшага паэта, ветэрана вайны, актыўнага сябра ТБМ Фелікса Шкірманкова:

*Тут глыбока ў зямлі,
На беразе Сажа-ракі,
Твае, Прупоя, горад мой,
Схаваны карані.
Ты моц ад іх і прыгажосць прымаеш,
Працоўным подзвігам
Радзіму праслаўляеши.*

А Прапошаску ёсьць чым ганарыца і пра што распавесці. Гэта радзіма Івана Грыгаровіча, таленавітага гісторыка і архівіста. З гэтых мясцін кампазітар Іосіф Казлоўскі і пазат Міхась Стральцоў.

За 7 кіламетрах за горадам заходзіцца помнік прыроды Блакітная крыніца. А каб даехаць да крыніцы, нам прыйшлося пракладаць шлях па пантонным мосце цераз Сож. Новы мост будзеца ўжо некалькі год. На Блакітную крыніцу ў апошнія гады пачалі прыпаджаць тысячи турыстаў, асабліва на жнівеньскую святыню Макавей. Але разам з турыстычнай увагай прыйшло так званое "облогоражыванне". Каля самай крыніцы пабудавалі праваслаўную капліцу, паставілі некалькі платоў і лавак. Сталы і іншыя "фішки" сённяшняга турызму з'явіліся ў апошнія гады. З аднаго боку, гэта, мабыць, і зручна для наведальнікаў, а з іншага, у мене

лы год аднолькавай тэмпературы +5. Пра паходжанне помніка прыроды існуе прыгожая легенда пра прыгажуну Кацярыну і яе няшчаснае кахранне. Легенда пра Кацярыну і двух хлопцаў Сяпана і Марку, запісаная вядомым магілёўскім краязнаўцам Е. Раманавым у 1891 годзе. У паданні фігуруе валатоўна Кацярына, за якую спаборнічаюць два волаты - Сяпан і Марка. Кацярына кахае Сяпана, але ён, аднак, быў крыху слабейшы за свайго суперніка. Яна абяцае выйсці за таго, хто далей кіне

валун. Марка перамагае і Кацярына,

каб не жыць з некаханым, падае з камення, ператвараеца ў ваду і выхадзіць з-пад зямлі за 5 вёрст ад Пропойска ў выглядзе крыніцы - гэтую крыніцу назвалі Сіні Калодзеж.

Калі мы нафоткаліся, набралі вады і наглядзеліся на прыгажосць краявідаў, то накіраваліся ў апошні наш пункт у маршруце.

Мястэчка Лясная. Гэтую вёску мы ўсе ведаем яшчэ са школьнай праграмы. Менавіта тут, роўна 310 год таму, маскоўскія войскі на чале з царом Пітром I атрымалі над шведамі першую істотную перамогу ў Паўночнай вайне. І таму тут і была па-



леная выявамі дзвюх мазаік. У савецкія часы ў храме знаходзіўся музей. Тут жа непадалёк быў створаны помнік: на скале расійскі арол сваім кіпцюрамі разрывава шведскі сцяг. У гэты дзень, калі мы завіталі ў Лясную, у аграгарадку адзначаўся юбілей бітвы. Была зроблена сцэна з вялізной выявай маскоўскага цара Пітра I. Але ж агульнаядома, што гэта вайна нічога добра беларускаму народу не прынесла, акрамя зішчэння нашай зямлі. У дадатак да ўсяго, 310 год таму, у верасні 1708 года па загаду маскоўскага цара быў цалкам спалены наш родны горад Магілёў, які да таго часу быў самым заможным горадам на Беларусі. Ведаючы ўсё гэта, мы загадзя давоміліся сустрэцца з мясцовым народным гуртом "Вясковачкі", які прыехалі сюды са сваёй вёскі Васькавічы. Было 5 удзельніц гурта, якія праспявалі для нас вядомыя і невядомыя народныя песні. Многія з магілёўцаў узгадалі, як і іх бацькі і дзяды калісці спявалі такія мілагучныя творы. Напрыканцы нашага "прыватнага" канцэрту мы гэтым мілем бабулечкам падаравалі прысмакаў: некалькі кіло печыва і вінаграду! І агульнае фота на памяць! Затым наведалі мясцовы краязнаўчы музей, прысвечаны бітве пры Лясной. А пасля ўсё завіталі ў храм да мясцовага святара айца Георгія Сакалова. Айцец Георгій незвычайны чалавек: дасканала валодае беларускай мовай, добра ведае гісторыю Беларусі і нацыянальную культуру. Нават назва выставы пры храме гучыць так: "Духоўная спадчына роднай зямлі". Усім рэкамендую нашага айца Георгія Сакалова! Ён у нас такі разумны, што яго часта запрашайць чытаць лекцыі ў Жыровіцкую семінарыю. Падзякаваўшы гаспадару храма, мы накіраваліся дадому ў наш Магілёў з добрым настроем і процімай файнных фатадзымкаў.

Алег Дзялячоў.
г. Магілёў.



кавая гара. Калісці тут быў замак у часы Вялікага Княства, а потым быў пабудаваны палац Галіцына. Да нашага часу нічога не захавалася, і на гэтым прыгожым месцы размяшчаецца мясцовы парк. Сведкам тых даўніх часоў засталася вялізная ліпа на якой, паводле падання, зрабіла надпіс імператрыца Кацярына II, калі знаходзілася ў гасцях у Галіцыне ў 1787

Вада тут круг-

складаеца ўражанне, што крыніца як помнік прыроды пачынае губляць свае натуральныя непаўторныя якасці. Капліцу, плот, лаўкі, сталы для турыстаў і ліхтары, якія працуюць на сонечных батарэях(!), можна было б аднесці на пару соцен метраў ад крыніцы.

будавана адразу пасля некалькіх дзён пасля бітвы драўляная царква. А ў пачатку 20-га стагоддзя да 200-годдзя бітвы быў створаны цэлы мемарыял па ініцыятыве апантанага гісторыка Еўдакіма Раманава. Архітэктурны дамінантай з'яўляецца мураваная капліца ў гонар Святога Пітра, аздоб-

Шануйма свой скарб

Паважанаму Язэпу Йосіфавічу Навумчыку, ічыраму абаронцу беларускіх, з нагоды мінулага юбілею.

Шануйма, сябры, свой скарб - беларускасць, Не здавайма роднай мовы на кніны, Найгалоўная наша яна адметнасць, Як маці, яе шанаваць мы павінны.

Смяюца няхай над словам "бульба", Курчаць насы "господа" ці "панове", Але ж Скарына даў славянам Біблію, Семяновіча ідэі - ракетай аснова.

Суседзям дзяржавы грубая сіла мацніла, Памежнай нівы яны плюндравалі, Набыткі другіх рабавалі, гвалтавалі, Нішчылі культуру, людзей прыгняталі.

Светлы вобраз твой, мая Радзіма, Хай сілы нам дае ўтрымацца, Любіць цябе бязмерна, краю мілы, Каб без цябе, як без бацькоў, сіротамі не засташца...
З павагай Даргель Мар'ян.

Надзея Саўчук-Германовіч



Ладдзя

Калі адчуеш нешта, што не збыць ніколі, Калі ўсе зоркі свету замігцяць з нябесаў, Тады пабачыш свет, што некалі згубіла, Тады адчуеш змест і назавеш сама. Сваё жыццё, Радзіму, памяць, мову, Ні неяк там, а Роспачы Ладдзей. Усё жыццё - гульня, усё жыццё - тэатр. І я ў ім, бы ўпэўнены гросмайстар Жыццё-гульню праслаўлю перамогай; Жыццё-тэатр трываю аўтарскай рукою.

Аб часе tym, калі я роспаччу была, Забыўшыся на мову родную пыла, Я напішу радкі з мелодыяй дажджу... Ладдзя Любові, ужо не роспачы Плыве па небасхіле зорнымі шляхам.

Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі.
Рэдакцыя рукапісы не вяртае.

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.
231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.

Выдавец: Установа інфармацыі "Выдавецкі дом ТБМ".
Газета падпісана да друку 29.10.2018 г. у 17.00. Замова № 2718.
Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 1500 асобнікаў.

Падпісны індыкс: 63865.
Кошт падпіскі: 1 мес.- 2,03 руб., 3 мес.- 6,09 руб.
Кошт у розниці: па дамоўленасці.

Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Рэдакцыйная калегія:

Алена Анісім, Юрасік Бабіч, Юлія Бажок,
Марыя Баравік, Аляксей Карпенка, Эла Оліна, Ігар
Пракаповіч, Аляксей Пяткевіч, Станіслав Суднік,
Павел Сіцко, Людвіка Таўгень, Алег Трусаў,
Дзяніс Тушынскі, Аляксей Шалахоўскі.

<http://naszaslowa.by/> <http://pawet.net/>
<http://kamunikat.org/> <http://tbt-mova.by/>
<http://nashaslova.mns.by/>

Заснавальнік:
ТБМ імя Францішка Скарыны.
Пасведчанне аб реєстрацыі № 908 ад
18 снежня 2009 г. выдадзена Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Адрес рэдакцыі:
231293, Лідскі р-н, в. Даўгіна.
Адрес для паштовых адправлений:
231282, г. Ліда-2, п/с 7.
E-mail: naszaslowa@tut.by